

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МККП(б), ЦВК і СНК БССР

№ 75 (5749) 1 красавіка 1937 г., чацвер ЦАНА 10 руб.

АДКРЫЛАСЯ ЎСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА СТАХАНАЎЦАЎ — ПЕРАДАВІКОЎ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ


Учора ў зале з'ездаў Дома ўрада ў Менску адкрылася ўсебеларуская нарада стыханаўцаў ураджайнасці і перадавікоў сельскай гаспадаркі. На нараду прыбыло 950 чалавек, з іх 400 жанчын — старшыні калгасаў, калгасных бухгалтэраў, старшыні сельсаветаў, спецыялістаў сельскай гаспадаркі і рабочых саўгасаў.

Сярод дэлегатаў 35 ордэнаносцаў — вядомых людзей Савецкай Беларусі. За сталом прэзідыума — ордэнаносцы і члены ўрада. З дакладам аб веснавой саўбзе выступіў старшыня СНК БССР тав. Галазель. Ён адзначыў зусім незадавальняючае становішча ў рэспубліцы з пазрытоўкай на саўбзе, а таксама ўказаў на трэньне кіраўніцтва калгасамі з боку зямельных органаў цэнтральных і рэённых арганізацый.

Пасля даклада выступілі тт. Зеланічкі — старшыня калгаса імя Дзевіна, Шклоўскага раёна, Падарэнька — бухгалтэра калгаса «Вольная праца», Увараві-

кага раёна, Батура — старшыня Мерушатскага сельсавета, Чарыкаўскага раёна і зянавы прымежніка калгаса «Новыя жытні». Старобінскага раёна Прыголач. На гэтым скончылася выхаванне падсяджэнне. Сяня ў 11 гадзін раіны прадаўжаюцца выступленні дэлегатаў.

ЗАКЛЮЧНАЕ СЛОВА ТАВАРЫША СТАЛІНА НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б) 5 САКАВІКА 1937 ГОДА



Таварышы! Я гаварыў у сваім дакладзе аб асноўных пытаннях аб'ярэўнага справы. Спрэчкі паказалі, што ў нас ёсць цяпер поўная яснасць, ёсць разуменне задач і ёсць гатоўнасць ліквідаваць недахопы нашай работы. Але спрэчкі паказалі таксама, што ёсць некаторыя канкрэтыя пытанні нашай арганізацыйна-палітычнай работы, на якія няма яшчэ ў нас зусім яснага разумення. Такія пытанні ў палітыцы сям.

Дазвольце сказаць некалькі слоў аб гэтых пытаннях.

1) Цяпер, трэба думаць, усе зразумелі, усядомілі, што празмернае захваленне гаспадарчымі кампаніямі і гаспадарчымі поспехамі пры недаацэнцы і забыцці партыйна-палітычных пытанняў — вядзе да тупіка. Неабходна, стала быць, павярнуць увагу работнікаў у бок партыйна-палітычных пытанняў з тым, каб поспехі гаспадарчых спадчучалі і ішлі побач з поспехамі партыйна-палітычнай работы.

Як практычна ажыццявіць задачу ўзмацнення партыйна-палітычнай работы, задачу вызвалення партыйных арганізацый ад гаспадарчых дробязей? Як відаць са спрэчак, некаторыя таварышы схільны рабіць з гэтага направа вывад аб тым, што цяпер прыдзецца быццам-бы адысці зусім ад гаспадарчай работы. Па крайняй меры былі галасы: Ну, цяпер, дзякуючы богу, вызвалілі ад гаспадарчых спраў, цяпер можна заняцца і партыйна-палітычнай работай. Ці правільны гэты вывад? Не, няправільны. Калі нашы партыйныя таварышы, захапляючыся гаспадарчымі поспехамі, адышлі ад палітыкі, гэта была крайнасць, каштаваўшая нам вялікіх афяр. Калі цяпер некаторыя нашы таварышы, беручыся за ўзмацненне партыйна-палітычнай работы, уздумваюць адысці ад гаспадаркі, то гэта будзе другая крайнасць, якая будзе нам каштаваць не меншых афяр. Нельга шарахацца ад адной крайнасці да другой. Нельга адысці ад палітыкі ад гаспадаркі. Мы не можам адысці ад гаспадаркі таксама, як не можам адысці ад палітыкі. Дзяржаўнасць вывучэння людзей звычайна аддзяляецца мэтадалагічна пытанні гаспадаркі ад пытанняў палітыкі. Але гэта робіцца толькі мэтадалагічна, штучна, толькі для зручнасці вывучэння. У жыцці, наадварот, на практыцы палітыка і гаспадарка неаддзяльны. Яны існуюць разам і дзейнічаюць разам. І той, хто думае ў нашай практычнай палітыцы аддзяліць гаспадарку ад палітыкі, уздурніць гаспадарчую работу давой умаляння палітычнай работы ці, наадварот, уздурніць палітычную работу давой умаляння гаспадарчай работы, — той абавязкова пападае ў тупік.

Сянь вядомата пункта праекта рэзалюцыі аб вызваленні партыйных арганізацый ад гаспадарчых дробязей і ўзмацненне партыйна-палітычнай работы заключаецца не ў

Сярод нашых адказных таварышоў ёсць некаторыя колькасць былых трацікістаў, якія даўно ўжо адышлі ад трацікізму і вядуць барацьбу з трацікізмам не горш, а лепш некаторых нашых паважаных таварышоў, не меўшых выпадку хістацца ў бок трацікізма. Было б неразумна апаратваць цяпер такіх таварышоў.

Сярод нашых таварышоў ёсць і такія, якія ідэалагічна сталі заўсёды супроць трацікізма, але, не глядзячы на гэта, падтрымлівалі асабістую сувязь з асобнымі трацікістамі, якія яны не замяталі ліквідаваць, як толькі стала для іх яснай практычнай фізіяномія трацікізма. Не добра, вядома, што яны прарвалі сваю асабістую прыцяльскую сувязь з асобнымі трацікістамі не адразу, а са спазненнем. Але было б неразумна валіць такіх таварышоў у адну кучу з трацікістамі.

3) Што значыць — правільна падбіраць работнікаў і правільна расставляць іх на работе?

Гэта значыць падбіраць работнікаў, па-першае, па палітычнай адзнацы, г. зн. ці заслугоўваюць яны палітычнага давер'я і, па-другое, па дзелавой адзнацы, г. зн. ці прыгодны яны для такойсці канкрэтнай работы.

Гэта значыць не ператвараць дзелавы падыход у ізаляцый падыход, калі людзі цікавяцца дзелавымі якасцямі работнікаў, але не цікавяцца іх палітычнай фізіяноміяй.

Гэта значыць, не ператвараць палітычны падыход у адзіны і вычарпальны падыход, калі людзі цікавяцца палітычнай фізіяноміяй работнікаў, але не цікавяцца іх дзелавымі якасцямі.

Ці можна сказаць, што гэта большэвіцкае правіла выконваецца нашымі партыйнымі таварышамі? На жаль, нельга гэтага сказаць. Тут на пленуме ўжо таварыш аб гэтым. Але не сказалі ўсяго. Справа ў тым, што гэта выпрабаванае правіла парушаецца ў нашай практыцы праз і ўсюды і прытым самым грубым чынам. Часцей за ўсё падбіраюць работнікаў не па аб'ектыўных адзнаках, а па адзнаках выпадковых, суб'ектыўных, абывацельска-іншчэнаскіх. Падбіраюць часцей за ўсё так званых знаёмых, прыяцеляў, землякоў, асабіста адданных людзей, майстроў на ўхваленню сваіх шафаў — безадносна да іх палітычнай і дзелавой прыгоднасці.

Зразумела, што замест кіруючай групы адказных работнікаў атрымліваецца сямейка блізкіх людзей, арцель, члены якой стараюцца жыць у згодзе, не крыўдзяць адзін аднаго, не выносіць смеіцы з хаты, ухваляць адзін аднаго і час ад часу пасылаць у цэнтр нустапаконія і моташныя рапарты аб поспехах.

Не цяжка зразумець, што ў такой сямейстэвнай абстаноўцы не можа быць месца ні для крытыкі недахопаў работы, ні для самакрытыкі кіраўнікоў работай.

Зразумела, што такая сямейстэвная абстаноўка стварае спрыяльнае асяроддзе для вырошчвання падкалімаў, людзей, пазбаўленых патужцы сваёй годнасці і таму не маючых нічога агульнага з большэвізмам.

Узяць, напрыклад, таварышоў Міразаева і Вайнова. Першы з іх з'яўляецца сакратаром краёвай партыйнай арганізацыі Казахстана, другі — сакратаром Ірслаўскай абласной партыйнай арганізацыі. Гэтыя людзі ў нашым асяроддзі — не апошнія работнікі. А як яны падбіраюць работнікаў? Першы перацягнуў за сабой у Казахстан з Азербайджана і Урала, дзе ён раней працаваў, 30—40 «слаіх» людзей і расставіў іх на адказныя пасты ў Казахстане. Другі перацягнуў з сабой у Ірслаўль з Данбаса, дзе ён раней працаваў, звыш дзесятка таксама «сваіх» людзей і расставіў іх таксама на адказныя пасты. Ёсць, стала быць, свая арцель у таварыша Міразаева, ёсць яна і ў таварыша Вайнова. Хіба нельга было падабраць работнікаў з мясцовых людзей, кіруючыся вядомым большэвіцкім правілам аб падборы і расставоўцы людзей? Вядома, можна было-б. Чаму-ж яны гэтага не зрабілі? Таму, што большэвіцкае правіла падбору работнікаў выключае магчымасць збыццельска-іншчэнаскага падыходу, выключае магчымасць падбору работнікаў па адзнаках сямейстэвнасці і арцельнасці. Апрача таго, падбіраючы ў якасці работнікаў асабіста адданных людзей, гэтыя таварышы хацелі, відаць, стварыць для сябе абстаноўку некаторай незалежнасці як у адносінах масовых людзей, так і ў адносінах ЦК партыі. Далучыўшы, што таварышы Міразаев і Вайнов у сілу тых аб іншых акаліччэнасцей будуць перацэнены з месца дзяржаўнай іх работы ў якія-небудзь іншыя месцы. Як яны павінны паступаць у такім выпадку ў адносінах сваіх «свастоў»? Няўжо ім прыдзецца зноў перацягнуць і ў новыя месцы сваёй работы?

Вось да якога абсурда прыводзіць парушэнне большэвіцкага правіла аб правільным падборы і расставоўцы работнікаў.

4) Што значыць — правярць работнікаў, правярць выкананне заданняў?

Правярць работнікаў, гэта значыць правярць іх не па іх аб'яўленых і дэкларацыях, а па рэзультатах іх работы.

Правярць выкананне заданняў, гэта значыць правярць іх не толькі ў канцэлярыі і не толькі па фармальным справядачах, але перш за ўсё, правярць іх на месцы работы па фактычных рэзультатах выканання.

Ці патрэбна наогул такая праверка? Безумоўна, патрэбна. Патрэбна, па-першае, таму, што толькі такая праверка дае магчымасць распазнаць работніка, вызначыць яго сапраўдныя якасці. Патрэбна, па-другое, таму, што толькі такая праверка дае магчымасць вызначыць вартасці і недахопы выканання заданняў.

Некаторыя таварышы думаюць, што правярць людзей можна толькі зверху, калі кіраўнікі правярваюць кіруючых па рэзультатах іх работы. Гэта няверна. Праверка зверху, вядома, патрэбна, як адна з сапраўдных мер правяркі людзей і правяркі выканання заданняў. Але праверка зверху даўка яшчэ не вычэрпае ўсёй справы правяркі. Існуе яшчэ другога роду праверка, праверка знізу, калі масы, калі кіруючыя правярваюць кіраўнікоў, адзначаючы іх памылкі і ўказваючы шляхі іх выпраўлення. Гэтага роду праверка з'яўляецца адным з самых сапраўдных спосабаў правяркі людзей.

Партыйныя масы правярваюць сваіх кіраўнікоў на актывах, на канферэнцыях, на з'ездах шляхам засуджвання іх справаздач, шляхам крытыкі недахопаў, нарэшце, шляхам абрання ці абнарання ў кіруючыя органы тых або іншых кіруючых таварышоў. Дакладнае правядзенне демократычнага цэнтралізму ў партыі, як гэтага патрабуе статут па-

Заклучае слова таварыша Сталіна на пленуме ЦК ВКП(б) 5 сакавіка 1937 года

(Працяг)

мы павінны шкадаваць іх самалюбства і спакой. Для гэтага яны прапануюць замазваць памылкі нашых таварышоў, аслабіць сілу крытыкі, а яшчэ лепш — праісці міма гэтых памылак. Такая ўстаноўка з'яўляецца не толькі ў корані няправільнай, але і ў вышэйшай ступені небяспечнай, небяспечнай перш за ўсё для кадраў, якіх хочуд «шкадаваць» і «берачы». Шкадаваць і захавачь кадры пры дапамозе замазвання іх памылак — гэта значыць напэўна загубіць гэтыя самыя кадры. Мы-б напэўна загубілі свае каліасны большавіцкія кадры, калі-б не ўскрылі памылкі 1930 года і не навучылі іх на гэтых памылках. Мы-б напэўна загубілі свае прамысловыя большавіцкія кадры, калі-б мы не ўскрылі памылкі нашых таварышоў у перыяд шахцінскага шкідніцтва і не навучылі нашы прамысловыя кадры на гэтых памылках. Хто думае шкадаваць самалюбства нашых кадраў шляхам замазвання іх памылак, той губіць і кадры, і самалюбства кадраў, бо ён замазвае іх памылкі аблігаче паўтарэнне новых, можа быць, больш сур'ёзных памылак, якіх, трэба думаць, прыняў бы да поўнага правалу кадраў на шпудзі іх «самалюбства» і «спакою».

6) Ленін вучыў нас не толькі вучыць масы, але вучыцца ў мас.

Што гэта значыць? Гэта значыць, па-першае, што мы, кіраўнікі, не павінны заневажаць, не павінны думаць, што, калі мы з'яўляемся членамі ЦК ці наркомі, то гэта яшчэ не значыць, што мы маем усё неабходныя веды для таго, каб правільна кіраваць. Чын сам па сабе не дае ведаў і вопыту. Званне — тым больш.

Гэта значыць, па-другое, што аднаго толькі нашага вопыту, вопыту кіраўнікоў недастаткова для таго, каб правільна кіраваць, што неабходна, стала быць, дапаўняць свой вопыт, вопыт кіраўнікоў, вопытам мас, вопытам партыйнай масы, вопытам рабочага класа, вопытам народа.

Гэта значыць, па-трэцяе, ні на мінуту не аслабляць, а тым больш не разрываць нашых сувязей з масамі.

Гэта значыць, па-чацвёртае, чула праслухоўвацца да голасу мас, да голасу радыяных членаў партыі, да голасу так званых «маленькіх людзей», да голасу народа.

Што значыць правільна кіраваць? Гэта зусім не значыць сядзець у канцылярыі і страчыць дырэктывы.

Правільна кіраваць — гэта значыць: па-першае, знаёчы правільнае рашэнне пытання. А правільнае рашэнне немагчыма знайсці без ўвагі вопыту мас, якія на сваёй уласнай спіне адчуваюць результаты нашага кіраўніцтва;

па-другое, арганізаваць правядзенне ў жыццё правільнага рашэння, чаго, аднак, нельга зрабіць без прамай дапамогі з боку мас;

па-трэцяе, арганізаваць правярку выканання гэтага рашэння, чаго, зноў-такі, немагчыма зрабіць без прамай дапамогі мас.

Мы, кіраўнікі, бачым рэчы, падзеі, людзей толькі з аднаго боку, я-б сказаў — зверху, наша поле зроку, стала быць, падзеі, людзей з другога боку, я-б сказаў — знізу. Іх поле зроку таксама, стала быць, у вышэйшай ступені абмежавана. Каб атрымаць правільнае рашэнне пытання, трэба аб'ядаць гэтыя два вопыты. Толькі ў такім выпадку кіраўніцтва будзе правільным.

Вось што значыць не толькі вучыць масы, але і вучыцца ў мас.

Два прыклады, якія дэманструюць правільнасць гэтага палажэння Леніна.

Гэта было некалькі год таму назад. Мы, члены ЦК, абмяркоўвалі пытанне аб паліпшэнні становішча ў Данбасе. Праект мерапрыемстваў, прадстаўлены Наркомцэмам, быў зусім неадпаведным. Тры разы варочалі праект у Наркомцэме. Тры разы атрымлівалі з Наркомцэма ўсё розныя праекты. І ўсё-ж нельга было прыняць ні аднаго з іх. Нарэшце, мы парашылі выклікаць з Данбаса некалькі рабочых і радыяных гаспадарчых і прафесійных работнікаў. Тры дні гутарылі з гэтымі таварышамі. І ўсё мы, члены ЦК, павінны былі прызнаць, што толькі яны, гэтыя радыяныя работнікі, гэтыя «маленькія людзі» змоглі падказаць нам правільнае рашэнне. Вы памятаеце, мабыць, выданне рашэння ЦК і Соўнаркома аб мерах узмацнення забавы вугалю ў Данбасе. Так вось гэта рашэнне ЦК і Соўнаркома, якое прынята ўсімі нашымі таварышамі правільна і нават слаўным рашэннем, падказалі нам простыя людзі з пісоў.

Другі прыклад. Я маю на ўвазе прыклад з тав. Нікалаенка. Хто такая Нікалаенка? Нікалаенка — гэта радыяны член партыі. Яна — выхаваная «маленькіх чалавек». Дзень год яна падавала сігналы аб тым, што не ўсё добра ў партыйнай арганізацыі ў Ніеве, выкрывала сямейнасць, мяшчынства-абычавальскі пыход да работнікаў, зацясніцтва, закрытыя, засілле трацінскіх шкіднікаў. Але яе адмахвалялі, як ад павойнай мукі. Нарэшце, каб адбіцца ад яе, узялі і выключылі яе з партыі. Ні Кеўскага арганізацыя, ні ЦК ВКП(б) не дапамагі ёй дабіцца праваў. Толькі ўмяшанне Цэнтральнага Камітэта партыі дапамагло разблытаць гэты заблытаны вузел. А што высветлілася пасля разбору справы? Высветлілася, што Нікалаенка была права, а Кеўскага арганізацыя была не права. Ні больш, ні менш. А хто-ж такая Нікалаенка? Яна, вядома, не член ЦК, яна не нарком, яна не сакратар Кеўскай абласной арганізацыі, яна нават не сакратар якой-небудзь ячэйкі, яна толькі простая радыяны член партыі.

Як бачыце, простая людзі аказваюцца часам куды бліжэй да ісціны, чым некаторыя высокія ўстановы.

Можна было-б прывесці яшчэ дзесяткі і сотні такіх прыкладаў.

Выходзіць, такім чынам, што для кіраўніцтва нашай справы аднаго толькі нашага вопыту, вопыту кіраўнікоў, далёка яшчэ недастаткова. Для таго, каб правільна кіраваць, неабходна вопыт кіраўнікоў дапоўніць вопытам партыйнай масы, вопытам рабочага класа, вопытам працоўных, вопытам так званых «маленькіх людзей».

А калі гэта магчыма?

Гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі кіраўнікі звязаны з масамі найбольшым чынам, калі яны звязаны з партыйнымі масамі, з рабочым класам, з сялянствам, з працоўнай інтэлігенцыяй.

Сувязь з масамі, умацванне гэтай сувязі, гатоўнасць праслухоўвацца да голасу мас, — вось у чым сіла і пераможнасць большавіцкага кіраўніцтва.

Можна прызнаць, як правіла, што навука большавікі захоўваюць сувязь з шырокімі масамі народа, яны будуць пераможнымі. І наадварот, варта большавікам адарвацца ад мас і страціць сувязь з імі, варта ім пакрыцца бюракратычнай іржой, каб яны пазбавіліся ўсёй сілы і ператварыліся ў пустыню.

У старажытных грэках у сістэме іх міфалогіі быў адзін знакаміты герой — Антэй, які быў, як апавядае міфалогія, сынам Пасейдона — бога мораў і Гей — багіні зямлі. Ён адчуваў асаблівае прывязанасць да мацеры сваёй, якая яго парадзіла, ускарміла і выхавала. Не было такага героя, якога-б ён не перамог — гэты Антэй. Ён лічыўся пераможным героем. У чым заключалася яго сіла? Яна заключалася ў тым, што кожны раз, калі яму ў барацьбе з праціўнікам прыходзілася тута, ён датыкаўся да зямлі, да

сваёй мацеры, якая парадзіла і ўскарміла яго, і атрымліваў новую сілу. Але ў яго было ўсё-такі сваё слабае месца — гэта небяспека быць яким-небудзь чынам адарваным ад зямлі. Ворагі ўлічвалі гэту яго слабасць і падлічылі-валі яго. І вось знайшоўся вораг, які скарыстаў яго гэту слабасць і перамог яго. Гэта быў Геркулес. Але як ён яго перамог? Ён аларваў яго ад зямлі, падняў яго на паветра, адняў у яго магчымаць датыкацца да зямлі і задзінуў яго такім чынам у паветры.

Я думаю, што большавікі напамінаюць нам героя грэчаскай міфалогіі, Антэя. Яны таксама, як і Антэй, моцны тым, што трымаюць сувязь са сваёй мацерай, з масамі, яны парадзілі, ускармілі і выхавалі іх. І пакуль яны трымаюць сувязь са сваёй мацерай, з народам, яны маюць усё шансы на тое, каб астацца пераможнымі.

У гэтым ключ пераможнасці большавіцкага кіраўніцтва.

7) Нарэшце, яшчэ адно пытанне. Я маю на ўвазе пытанне аб фармальных і бяздужна-бюракратычных адносінах некаторых нашых партыйных таварышоў да лёсу асобных членаў партыі, да пытання аб выключэнні з партыі членаў партыі, або да пытання аб аднаўленні выключаных у правах членаў партыі. Справа ў тым, што некаторыя нашы партыйныя кіраўнікі хварюць адсутнасцю ўвагі да людзей, да членаў партыі, да работнікаў. Больш таго, яны не вывучаюць членаў партыі, не ведаюць, чым яны жыюць і як яны растуць, не ведаюць наогул работнікаў. Таму ў іх няма індывідуальнага пыходу да членаў партыі, да работнікаў партыі. І імяна таму, што ў іх няма індывідуальнага пыходу пры аданні членаў партыі і партыйных работнікаў, яны звычайна дзейнічаюць наўздагал: або хваліць іх агучам, без меры, або збіваюць іх таксама агучам і без меры, выключаюць з партыі тысячамі і дзесяткамі тысяч. Такія кіраўнікі наогул стараюцца мысліць дзесяткамі тысяч, не клапоцячыся аб «адзінках», аб асобных членах партыі, аб іх лёсе. Выключыць з партыі тысячы і дзесяткі тысяч людзей яны лічыць пухлякай справай, цешыцца сабе тым, што партыя ў нас двухмільённая і дзесяткі тысяч выключаных не могуць што-небудзь змяніць у становішчы партыі. Але так могуць пыходзіць да членаў партыі толькі людзі, па сутнасці справы, глыбока атыпартыйныя.

У выніку такіх бяздужных адносін да людзей, да членаў партыі і партыйных работнікаў штучна ствараецца незадавальненне і аслабленне ў адной частцы партыі, а трацінскія двуруннікі лужа нацалююць такіх аслабленых таварышоў і ў іхнае цягнучы іх за сабой у балота трацінскіх шкідніцтва.

Самі па сабе трацінцы ніколі не прадстаўлялі вялікай сілы ў нашай партыі. Успомніце апошнюю дыскусію ў нашай партыі ў 1927 годзе. Гэта быў сапраўдны партыйны реферэндум. З 854 тысяч членаў партыі галасавала тады 730 тысяч членаў партыі. З іх за большавікоў, за Цэнтральны Камітэт партыі супроць трацінскіх галасавала 724 тысячы членаў партыі, за трацінскіх — 4 тысячы членаў партыі, гэта значыць каля поўпроцента, і ўстрымалася 2.600 членаў партыі. Не прынялі ўдзел у галасаванні 123 тысячы членаў партыі. Не прынялі ўдзел у галасаванні тады 4 тысячы, галасавалі за трацінскіх, дадаць усіх устрымаўшыхся, — думаюць, што яны таксама спатувалі трацінцам, і калі да гэтай сумы дадаць не поўпроцента не ўдзельнічаўшых у галасаванні, як гэта трэба было-б зрабіць па правілу, а 5 процантаў неўдзельнічаўшых, гэта значыць каля 6 тысяч членаў партыі, то атрымаецца каля 12 тысяч членаў партыі, спатуваўшых так або інакш трацінцы. Вось вам усё сіла поўнага трацінства.

Дадаць да гэтага тую акалічнасць, што многія з гэтага ліку расцарваліся ў трацінцы і адышлі ад яго, і вы атрымаеце ўдзельнае аб нікчэмнасці трацінскіх сіл. І калі, не глядзячы на гэта, трацінскія шкіднікі ўсё-ж маюць такі-якія рэзервы каля нашай партыі, то гэта таму, што на правільна палітыка некаторых нашых таварышоў па пытанню аб выключэнні з партыі і аднаўленні выключаных, бяздужныя адносіны некаторых нашых таварышоў да лёсу асобных членаў партыі і асобных работнікаў штучна палюць колькасць незадаволеных і аслабленых і ствараюць, такім чынам, трацінства гэтыя рэзервы.

Выключаюць большай часткай за так званую пасіўнасць.

Што такое пасіўнасць? Ліцаць, аказваецца, што калі член партыі не засвоіў праграму партыі, то ён пасіўны і падлягае выключэнню. Але гэта-ж няправільна, таварышы. Нельга-ж так па-буржэаску тлумачыць статус нашай партыі. Каб засвоіць праграму партыі, трэба быць сапраўдным марксістам, правераным і тэарэтычна падрыхтаваным марксістам. Я не ведаю, ці можа знойдзецца ў нас членаў партыі, якія ўжо засвоілі нашу праграму, сталі сапраўднымі марксістамі, тэарэтычна падрыхтаванымі і праверанымі. Калі іці далей на гэтым шляху, то нам прашлося-б панікнуць у партыі толькі інтэлігенту і наогул людзей вучэльных. Каму патрэбна такая партыя? У нас ёсць правераная і вытрымаўшая ўсе іспытаны ленынская формула аб членстве ў партыі. Згодна гэтай формулы, членам партыі лічыцца той, хто прымае праграму партыі, паліцы членска ўносіць і працуе ў адной з яе арганізацый. Звярніце ўвагу: у ленынскай формуле гаворыцца не аб засваенні праграмы, а аб прызнанні праграмы. Гэта дзве зусім розныя рэчы. Нама чаго і даказваць, што праў тут Ленін, а не нашы партыйныя таварышы, якія дарэмна балбачуць аб засваенні праграмы. Яно і зразумела. Калі-б партыя зыходзіла з таго, што членам партыі могуць быць толькі такі таварышы, якія ўжо засвоілі праграму і сталі тэарэтычна падрыхтаванымі марксістамі, то яна не стварыла-б у партыі тысячы партыйных гурткоў, сотні партыйных школ, дзе членаў партыі навучаюць марксізму і дапамагаюць ім засвоіць нашу праграму. Зусім ясна, што калі партыя арганізуе гэтыя школы і гурткі сярод членаў партыі, то гэта таму, што яна ведае, што члены партыі не паспелі яшчэ засвоіць партыйную праграму, не паспелі яшчэ стаць тэарэтычна падрыхтаванымі марксістамі.

Стала быць, каб выправіць нашу палітыку па пытанню аб членстве ў партыі і аб выключэнні з партыі, неабходна паконыць з цяперашнім галавацкім тлумачэннем пытання аб пасіўнасці.

Але ў нас ёсць яшчэ другая пагрэшнасць у гэтай галіне. Справа ў тым, што нашы таварышы не прызнаюць сярэдніх паміж двума крайнасцямі. Варта рабочому, члену партыі крыху правініцца, спазніцца раз-два на партыйным сход, не запінаць чаму-небудзь членска ўносіць, каб яго ў момант выкінулі вон з партыі. Не цікавацца ступенню яго правінінасці, прычынай няўкіні на сход, прычынай непаліпшання членска ўносіць. Бюракратызм у гэтых пытаннях проста вядзаны. Не чажка зразумець, што імяна ў выніку такой бяздужнай палітыкі аказаліся выкінутымі з партыі выдатныя кадарыныя рабочыя, вельмі добрыя станаўцы. А хіба нельга было, перш чым выключыць з партыі, зрабіць парядэжжанне, калі гэта не дзейнічае — паставіць на від ці вынесці вымову, а калі і гэта не дзейнічае — паставіць тэрмін для выправлення ці, у крайнім выпадку, перавесці ў канцлагаты, але не выключыць з маху з партыі? Вядома, можна было. Але для гэтага патрэбны ўважлівыя адносіны да людзей, да членаў партыі, да лёсу членаў партыі. А гэтага імянна і непапае ў некаторых нашых таварышоў.

Час, таварышы, даўно час паконыць з гэтай агіднасцю. (Апладэсменты).

АБ НАРОДНА-ГАСПАДАРЧЫМ ПЛАНЕ САЮЗА ССР на 1937 год

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісараў Саюза ССР

У справе ажыццяўлення асноўных палітычных і гаспадарчых задач другога пяцігадовага плана ў праішоўшым 1936 годзе — чацвёртым годзе другой палітэгоды — дасягнуты рашаючыя поспехі. Створаны прадпасылкі для паспяховага завяршэння ў 1937 годзе другога пяцігадовага плана.

Прынятыя VIII Усесяюзным З'ездам Саветаў новай Канстытуцыі СССР законна-замацаваныя публічныя сацыялізм і поўную ліквідацыю эксплуатацыйнага пла-саў у нашай краіне.

Вылікае значнае мас дасягнутае павышэнне абаронай магутнасці Саюза ССР і далейшы рост міжнароднага ўтварэння нашай сацыялістычнай дзяржавы.

Прамысловасць дабілася ў праішоўшым годзе буйных поспехаў, павялічыўшы прадукцыю на 28,4 проц. у параўнанні з пераходным годам (пры заданай палітыцы на 23 проц.). Перавыкананы гадзавы план па пажай прамысловасці — на 5,4 проц., па харчовай прамысловасці — на 7,6 проц., па лёгкай прамысловасці — на 4,3 проц., па мясцовай прамысловасці — на 5,9 проц. Выкананы план толькі па лясной пра-мысловасці. Рост прамысловай вытворчасці дасягнуў на аснове значнага ўзросту прадукцыйнасці працы, якая перавысіла ўстаноўлены гадзавы планам значна і якая счэчына аб новых дасягненнях у справе асваення тэхнікі. Аб поспехах сацыялістычнай індустрыі сведчыць той факт, што пажай прамысловасці ўжо ў праішоўшым 1936 годзе выканала гадзавы план на 98,3 проц., а буйнай харчовай прамысловасці выканала ўстаноўлены для яе заданні пяцігадовага года.

У сельскай гаспадарцы, не глядзячы на сур'ёзную засуху ў Наваложжы і ў разне іных раёнах Поўднёвага Усходу, дасягнуты значныя поспехі ва ўмятаванні калгаснай і саўгаснай гаспадаркі. Неспрыяльны кліматычныя ўмовы аблілі ў пажайныя зборы зерняных культур ва ўважальных раёнах пры павышэнні збораў на Украіне, у Азова-Чорнаморскім краі, Сібіры. Буйнейшай перамогай з'яўляецца збор баваюны ў размерах, значна перавышшых канечныя заданні пяцігадовага года.

Далейшы ўзрост чыгуначнага транспарту забяспечыў перавыкананне гадзавога плана перавозу грузаў на 8 проц. Чыгуначны транспарт перавыказаў ужо заданне пятагоддзя. Разам з тым недавыканан план перавозак па вольнаму транспарту, недаходны работы якасця асабліва ўзрыліся ў неспрыяльных для рачнога транспарту ўмовах мінулага года.

Рост вытворчасці прадметаў шырокага спажывання і павелічэнне сельска-гаспадарчай вытворчасці абумовілі праектнае выкананне гадзавога плана па таваразборцы. Яны дасягнулі звыш 106 мільярд рублёў (рост за год на 30 проц.). У выніку перабуков работы спажываеца сельскай гаспадаркі шырокі разгарнуўся сельскі гнязды, які павялічыўся ва мношліх год амаль у паўтары разы.

Павышэнне матэрыяльнага дабрабыту працоўных знайшло сваё выражэнне ў далейшым росце заробатнай платы рабочых і служачых, у павелічэнні ліку працоўных у дзяржаўных прадпрыемствах і ўстановах за 1936 год больш чым на 1 мільён чалавек, у далейшым павышэнні даходаў калгаснікаў, асабліва ў вялікіх павелічэнні даходаў калгаснікаў у раёнах вытворчасці баваюны і пшэнічных раёнах зернавай гаспадаркі.

Побач з далейшым ростам жылля і асваення будаўніцтва, павялічэнне разгортвання агульнай рэканструкцыі Масквы, Ленінграда і інш. гарадоў, у праішоўшым годзе значна ўзмацнілася будаўніцтва школ, бальніц, рэзідэнцыйных лагоў, ясляў, дзіцячых садоў, а таксама ўпершыню ўстаноўлена буйная дзяржаўная дапамога шматзатэмна малярам. У інтарэсах узросту сацыяльнай культуры і далейшага росту культуры працоўных палепшана школьная справа, павышаны аказнасць і аўтарытэт настаўніцка-пачатковай і сярэдняй школы, а таксама палепшана іх заробатная плата. У шырокіх размерах праводзілася вытворча-тэхнічная вучоба рабочых і калгаснікаў. Мастацтва ўсёх відаў і ўсёх народаў Саюза ССР узялося на больш высокую ступень, сцэнічныя павышэнне культуры ўзростно мас.

Побач з вялікімі поспехамі 1936 года, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Савет Народных Камісараў Саюза ССР адпачаюць рал сур'ёзных недахопаў у развіцці народнай гаспадаркі.

Да такіх недахопаў адносіцца ў першую чаргу адставанне ралу галін народнай гаспадаркі ў справе іх тэхнічнай рэканструкцыі. Асабліва гэта трэба адзначыць у адносінах лёгкай і лясной прамысловасці, а таксама вольнага транспарту, які яшчэ можа прасунуцца як па шляху свайго тэхнічнага пераабраўнення, так і ў ваззены ўжо наўвай у іх новай тэхнікі новых прадпрыемстваў, не глядзячы на тое, што гэтыя галіны атрымліваюць дастатковую колькасць машын і гравных сродкаў. Тэхнічная адсталасць гэтых галін пра-мысловасці і транспарту, адсталасць іх кадраў і недаходны арганізацыі ўжо пачаў атмоўна сквазацца на народнай гаспадарцы і патрабуюць хутчэйшых мер па іх перамаганню.

Па ажыццяўленню важнейшых задач у галіне ўпарадкавання будаўнічай справы і стварэння будаўнічай індустрыі, павялічэння машынабудавання СССР і ЦК ВКП(б) ад 11 лістапада 1936 года, зробленыя ачыт у пажай прамысловасці, толькі першыя і яшчэ зусім недастатковыя крокі будаўніцтва пачаў мінулага года значна павялічылі. Кошт будаўніцтва прадаўжае аставацца вельмі высокім.

Нельга праісці міма таго, што пры перавыкананні вытворчай праграмы пра-мысловасці ў лясной значна павялічылася свае гадзавыя планы такіх галін, як вугальная і нафтавая прамысловасць, па-

даровай металургія, лясная, ільняная і некаторыя іныя галіны пра-мысловасці. Ва многіх выпадках перавыкананне вытворчых планаў было дасягнута аз кошт зрыў дзяржаўных заданняў па павелічэнні вытворчасці, шырокага прымянення звышчасовых работ і празмерных прэміяў якія асабліва шырока практыкаваліся ў канцы года, за кошт залішніх затрат сярэдняй, пераараскоў ападу і пагаршэння якасці прадукцыі. Усё гэта вельмі атмоўна адпавядае на інтарэсах дзяржавы і вольнасць праему страту рабочым і ўсім працоўным, перашкаджаючы хутчэйшаму ажыццяўленню пач на тавары шырокага ўжытку.

У кіраўніцтве гаспадарчых арганізацый і прадпрыемстваў усё яшчэ няма чыткай увагі да такіх асноўных пытанняў вытворчасці і будаўніцтва, як правільная арганізацыя заробатнай платы з устанавленнем належнага захавання росту прадуцыйнасці працы, забяспечэнне спрыяльных умоваў развіцця станаўчага руху і павышэння пашырэння вопыту асобных станаўчаў саюд рабочых, вылучэнне новых, па справе правераных тэхнічных сіл і штодзённая праверка іх работы, усмернае павышэнне якасці пра-мысловай прадукцыі.

Буйнымі недахопамі з'яўляюцца слабая дысцыпліна ў дзяржаўных і рэспубліканскіх і нехайнасць у гаспадарчых арганізацыях, асабліва ў выкананні дзяржаўнага абавязнасцяў, у выніку чаго парушаюцца планы сабражыя абста-лявання і матэрыяламі, затруданення вы-кананне вытворчых праграм, зацягваюцца тэрміны будаўніцтва, узростацца сабекошт вытворчасці і будаўніцтва.

Выкрывае ў мільёнах годзе пыхіпшэ-падаруна работа апапа-нямецка-трацінскіх агеагтаў у пра-мысловасці і на транспарце нанесла немалую страту рэспубліцы народнай гаспадаркі. Будучы выкрывае і на-галаву работнікі ў адрыўнай барацьбе супроць будаўніцтва сацыялізма ў нашай краіне, павялічыліся ма-гчымаці адркты і логальна перама-джаць рост сацыялістычнай гаспадаркі, трацінцы, якія ператварыліся ў бальнічкую замежную агеагта, павялі сваю барацьбу паліцыйнымі, усяляя замацаванне і шкідніцтва, шпёна-дыверсійныя шляхамі, іх азначынная работа атмоўна

сказалася ва многіх гаспадарчых і другіх дзяржаўных арганізацыях, а таксама ў кааперацыі. Разам з тым, іх нявольнасць перашкодыць быстраму росцу выкалі-стычнай гаспадарцы з'яўляецца ночам ка-казам таго, што пры лепшай арганізацыі работы нашых арганізацый, пры сапраўдным узмацненні барацьбы з варажымі сацыялі-зму іду сіламі, мы маглі-б дабіцца яшчэ больш буйных поспехаў, чым тыя, якіх мы ўжо дасягнулі.

Між тым, вывучэнне і выкрывішэ трацінскіх і замежных шкіднікаў-дывер-сантаў наркада праходзіла пры пасуўва-сці ралу арганізацыі пра-мысловасці і транспар-ту і нават пры прамым неразуменні сваіх абавязнасцяў у адносінах барацьбы з імі з боку некаторых гаспадарчых кіраўнікоў.

Такое становішча магло стварыцца толькі ў выніку таго, што з боку значнай часткі гаспадарчых, індустрыя-тэхнічна-камунальнай і іных відуочых работнікаў былі прадэлеаны яныя палі-тычныя блізарукосці, самааспакоўнасць і абывальска-дабрадушнасць, пухляц-наўчыльнае для сапраўдных сацыялі-стычнаў. Гэта сведчыць таксама аб наяўнасці непарытнай бюракратычнага скважэння прыпынку азынаўчання, якое выражаецца ў тым, што многія гаспадарчых кіраў-нікі лічыць слаба, на падставе аднаўчаль-на, зусім свабодным ад кантролю грма-скай думкі мас і радыяных гаспадарчых работнікаў, не праслухоўваюцца да голасу гаспадарча-вытворчага актыва, не лічыць патрэбным абарэцца на гэты актыв, адрываюцца ад актыва і тым самым па-абяўляюць сабе падтрыманне актыва ў справе вывучэння і ліквідацыі недахопаў і правах, выкрывішэ асабных варажыні для іх дыверсійнай работы.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Савет Народных Камісараў Саюза ССР, узяўшы на гэтае неадхопы ў гаспадарчай ра-боте, патрабуюць ад усіх гаспадарчых ра-ботнікаў рашучай барацьбы з імі і хутчай шага ішнішчэння. Выкананне ўваж-ных недахопаў з'яўляецца неабходнай умовай для паспяховага выканання на-родна-гаспадарчага плана 1937 года.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Савет Народных Камісараў Саюза ССР па на-апошнім год другой пятагоддзя — пастаў-ляюць:

1. Па пра-мысловасці

1. Устанавіць на 1937 год задан-не па прадукцыі ўсёй пра-мысловасці ў 103 мільярд рублёў (у цэнах 1926—27 гг.), у тым ліку па буйнай пра-мысловасці—97,5 мільярд рублёў, што складае рост на 20 проц. у параўнанні з 1936 годам.

Рост прадукцыі пра-мысловасці, выт-варчай сродкі вы

АБ НАРОДНА-ГАСПАДАРЧЫМ ПЛАНЕ САЮЗА ССР на 1937 год

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісараў Саюза ССР

(ПРАЦЯ)

арганізацыі вытворчасці, што выражаецца ў значным перавышэнні ўстаноўленых раней норм выпрацоўкі, перагледзець на асобных галінах прамысловасці і па будаўніцтву нормы выпрацоўкі ў бок іх павышэння.

Б. Вызначыць зніжэнне сабекошту прамысловай прадукцыі ў 1937 годзе ў 3,1 проц. супроць сярэдняга паказчыка 1936 года, у тым ліку:

- на НКІПрому 4,5 проц.
- на НКІПрому 1,6 »
- на НКІПрому (фаб.-зав. прам.) 4,5 »
- на лесараспрацоўцы 7,5 »
- на НКІПрому 0,6 »
- на мясцовай прамысловасці 4,6 »

6. Абавязваць усе гаспадарчыя арганізацыі прывесці ў 1937 годзе зніжэнне норм расхода каменнаватальнага ападу ў сярэднім на менш, чым на 10 проц., і нафтапаалу — на менш, чым на 12 проц., зніжэнне ўдзельнага расхода электраэнергіі ўсімі спажывачамі на менш, чым на 10 проц., зніжэнне норм расхода ў металургічнай прамысловасці: чорных металаў — на 8—10 проц. і калійных металаў — на менш, чым на 15 проц., у параўнанні з нормамі 1936 года, а таксама прыняць рашучыя меры да эканомнага расходвання лясных матэрыялаў.

7. Устаноўчыць размер капітальных работ па ўсёй прамысловасці ў 13.928 мільянаў рублёў, з іх на Народным Камісарыяце Пяжай Прамысловасці (разам з Народным Камісарыятам Абаронай Прамысловасці) 8.667 мільянаў рублёў, на Народным Камісарыяце Лясной Прамысловасці — 1.010 мільянаў рублёў, на Народным Камісарыяце Лёгкай Прамысловасці — 1.406 мільянаў рублёў, на Народным Камісарыяце Харчовай прамысловасці — 970 мільянаў рублёў і на мясцовай прамысловасці — 770 мільянаў рублёў.

8. Абавязваць Народныя Камісарыяты Пяжай, Лясной, Лёгкай і Харчовай Прамысловасці пры выкананні ўстаноўленага гэткім рашэннем агульнага павышэння капітальных работ забяспечыць павышэнне хуткасці разгортвання будаўніцтва і ўводу ў дзеянне наступных асоба важных прадпрыемстваў:

ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫЯТУ ЦЯЖКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

а) На электрабудаўніцтву: увесці ў дзеянне новыя магутнасці па электрычных станцыях НКІП у 1.469 тысяч кілават, у тым ліку на цэлавых станцыях — 891 тысяча кілават, на гідрэлектрычных — 153 тысяча кілават і на прамысловых электрастанцыях НКІП — 425 тысяч кілават; будаўніцтва высокавольных сетак — 2.161 кіламетр.

б) На каменнаватальнай прамысловасці: увесці ў дзеянне 16 каменнаватальных шахтаў магутнасцю ў 7.470 тысяч тон, забяспечыць пачатак будаўніцтва 23 новых шахт магутнасцю ў 21,5 мільянаў тон.

в) На калійнай прамысловасці: забяспечыць выкапанне пещы сцяраванай ў размер 2.800 тысяч метраў і ўвод у дзеянне 2.100 новых шпунцаў, а таксама 1.500 маладобрых шпунцаў і ліку аднаўляемых; увесці ў дзеянне 8 новых краткінаў; ажыццявіць работы, намераныя ў плане па перагарах, а таксама па будаўніцтву нафтаздакладу.

г) На чорнай металургіі: увесці ў дзеянне 5 доменных пещоў, 10 марнаважальных пещоў, 3 бесемарнаважальных пещоў, 14 пракратных ставаў, у тым ліку 3 блоніны і 1 тонкалістовы стан на Барзавосталі, 1 трубаважальны стан, 8 трубапечных каруселяў.

д) На калійнай металургіі: увесці ў дзеянне першыя чаргі Прыбалхонскага металургічнага камбіната, Вяльскага камбіната меля і серы, Уральскага алюмініевага заводу, Сарэвуральскага аб'яднанай фабрыцы, Тхівінскага гімназічнага заводу, Рымскую аб'яднанай фабрыку па сілавых кабелях першай чаргі на Маскоўскім кабеляным заводзе.

Забяспечыць будаўніцтва на металургічных заводах устаноўкаў па выпячцы калійных металаў з шлакаў, пелу і іншых адходаў вытворчасці.

е) На машынабудаўніцтву: закончыць у 1937 годзе ўсе вытворчыя пехі аўтазавада імя Сталіна, з давадзненнем вытворчай магутнасці завада да 100 тыс. грузавых машын і 15 тысяч легкавых машын, і будаўніцтва кавазавода, ліцейнага і кузавога пещоў па аўтазаваде імя Молатава, з давадзненнем вытворчых магутнасцей завада да 200 тысяч грузавых машын і 50 тысяч легкавых машын; забяспечыць увяд у дзеянне ў 1937 годзе на Ніжне-Татліскім вагонабудаўнічым заводзе 50 проц. магутнасці па зборных пещох і 80 проц. па загатоўных пещох. Павышыць на працягу 1937 года магутнасці завадаў тэкстыльнага машынабудаўніцтва.

II. Па сельскай гаспадарцы

1. Устаноўчыць агульны размер пасевнай плошчы пад ураджай 1937 года ў 138.910 тысяч гектараў, у тым ліку па саўгасках усіх сістэм — 13.520 тысяч гектараў, з іх па саўгасках Наркомсаўгаса — 7.751 тысяча гектараў і ў калгасках (разам з прэзідэнтскімі пасевамі запаснікаў) — 123.024 тысяч гектараў.

2. Устаноўчыць пасевную плошчу па зернявым культурх у 103.960 тысяч гектараў, з іх зернявым яравым — 65.435 тысяч гектараў, у тым ліку ў калгасках 57.850 тысяч гектараў. Па саўгасках Наркомсаўгаса — 4.310 тысяч гектараў і па саўгасках усіх сістэм — 6.865 тысяч га.

3. Устаноўчыць агульны размер пасевных плошчаў па тэхнічных культурх у 11.031 тысяча гектараў, у тым ліку: бабовы 2.090 тысяч гектараў ільну-лаўгуна 2.067 »

ільну-кураша 362 » цукравых буркаў (фабрычных) 1.191 » сланечніка 3.109 »

4. У межах далейшага ўмацавання кармавой базы зацвердзіць на 1937 год

а) На пементай прамысловасці ўвесці ў дзеянне ў 1937 годзе новыя магутнасці па пементай прамысловасці ў размер 800 тысяч тон.

ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫЯТУ ЛЯСНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

а) Забяспечыць павелічэнне ў 1937 годзе магутнасці папаровай прамысловасці на 151 тысяча тон і цюльовых завадоў на 202 тысячы тон, увяд у дзеянне Марыйскага і Інгурскага цюльована-папаровага камбінатаў і Архангельскага цюльованага завада, сканчэнне будаўніцтва Камскага, Канлажскага, Вітэрскага цюльована-папаровага камбінатаў і Саламбальскага цюльованага завада, разгортванне будаўніцтва Краснарскага цюльована-папаровага камбіната і Салікамскага і Калгаскага цюльованага завадаў.

б) Пабудаваць і ўвесці ў дзеянне ў 1937 годзе намераныя ў плане 617 кіламетраў шырокакалейных чыгунак, 321 кіламетр вузкакалейных для вывазкі лесу.

в) Забяспечыць разгортванне лесаніжэння ў новых лясных раёнах у адпаведнасці з устаноўленым планам.

ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫЯТУ ЛЁГКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

а) Устаноўчыць у 1937 годзе 450 тыс. камплектных вераёў на баваўнянапалярных прадзільных фабрыках, у тым ліку 200 тыс. вераёў на свабодных плошчах дзейнічаючых пещоў баваўнянапалярных фабрык; разгортнуць будаўніцтва Другіх чаргоў Ташкенскага і Барнаўльскага баваўнянапалярных камбінатаў і прадзільных фабрык Новасібірскага і Тбіліскага трывкаляных камбінатаў.

б) Скопчыць будаўніцтва і ўвесці ў дзеянне Смаленскі і Аршанскі ільняны камбінаты і разгортнуць будаўніцтва Валдагодскага, Бежыцкага, Газоўскага і Віземскага ільняных камбінатаў.

в) Забяспечыць будаўніцтва тоннажуконнага камбіната ў Кіеве і сукожнага камбіната ў Сымпалацінску, а таксама рэканструкцыю кавазавога камбіната імя Леніна.

г) Увесці ў дзеянне ў 1937 годзе першую чаргу Мяскай фабрыкі штучнага валакна.

д) Увесці ў дзеянне ў 1937 годзе завод гумавай пластыкі ў Калініне, пех калійвай гумавай пластыкі ў Іванаве, камбінат штучнай скуры ў Кіеве і разгортнуць будаўніцтва новага хромавага завада.

е) Увесці ў дзеянне два заводы шпальняй тары.

ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫЯТУ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

а) Забяспечыць увяд у дзеянне Каломенскага рыбнаперапрацоўчага камбіната, Рыбакансервавага завада ў ДВБ, халадзільнікаў у ДВБ, рыбазастарата ў Паўночна-Каспійскім раёне, а таксама 4 траўзераў.

б) Увесці ў дзеянне Орскі і Улан-Удэнскі мяскаамбінаты, 3 халадзільнікі і 7 каўчонных пещоў у мясной прамысловасці.

в) Увесці ў дзеянне Кулісінскі і Жердэўскі новыя цукравыя заводы і разгортнуць будаўніцтва Ельня-Каленскага цукравога завада, а таксама рэканструкцыю Віпінскага, Чычэрнскага, Мікалаўскага і Шпальскага цукравых завадаў.

г) Скопчыць будаўніцтва і ўвесці ў дзеянне коопсерапоўчых завады ў Магілёве і Інгельсе.

д) Увесці ў дзеянне 19 хлебазавадаў.

е) Увесці ў дзеянне Марыінскі спіртзавод.

ж) Разгортнуць будаўніцтва 10 калдытарскіх прадпрыемстваў.

з) У межах хутчэйшай ліквідацыі вынімай шнодніцтва абавязваць Народны Камісарыят Пяжай Прамысловасці безадкладна распрацаваць і правесці меры па ліквідацыі створаных шнодніцамі штучных разрываў і дыспропорцыі паміж асобнымі пещамі, заводамі і галінамі прамысловасці, скарацішы тэрміны будаўніцтва важнейшых завадаў і шахт, устаноўчыць строга рэгламентаваны рэжым работ прадпрыемстваў і правілы тэхнічнай безапаснасці, а таксама кантроль за іх выкананнем, у асаблівасці ў хімічнай і каменнаватальнай прамысловасці, забяспечыць хуткае рассаджэнне ўсіх аварыйных перавозных людзей і спецыяльнымі камісіямі, назначаемымі наркомам, для выяўлення віновіх і ўхілення прычын аварый.

Народны Камісарыят Лясной, Лёгкай, Харчовай Прамысловасці і СНБ саюзных рэспублік забяспечыць правядзенне адпаведных мерапрыемстваў па ўвадзненні іх у дзеянне прамысловасці.

Прапанаваць Савету Народных Камісараў Саюза ССР правесці правядзенне гэтых мерапрыемстваў наркоматамі.

III. Па транспарце і сувязі

A. Чыгуначны транспарт

1. Лічыць важнейшай задачай Народнага Камісарыята Шахвоў Зносін забяспечэнне безаварыйнай работы і дакладнае захоўванне графіка і раскладу руху паездаў.

2. Устаноўчыць сярэднесутачную пагрузку на чыгуначным транспарце ў 1937 годзе ў 95 тыс. вагонаў супроць 86,2 тыс. вагонаў ў 1936 годзе, грузаабарот — 565 млн. тон, перавозку пасажыраў — 1.145 млн. чалавек і агульны размер усёй работы чыгунак ва ўстаноўленым вымярэнні — 493,5 мільярд тон-кіламетраў.

3. Устаноўчыць сярэднесутачны прабег таварнага паравоза ў 260 км., сярэднесутачны прабег таварнага вагона — 150 км., уагуючыую хуткасць паездаў таварнага руху — 20 км.

4. Устаноўчыць рост прадукцыйнасці працы ў 1937 годзе ў параўнанні з сярэднегадавым узроўнем 1936 года па чыгуначных перавозках на 16 проц. і па рэагнэтных заводах і майстэрнях — на 22,1 проц.

Рост сярэднегадавой заробатнай платы работнікаў па чыгуначных перавозках на 1937 год устаноўчыць у 8,7 проц.

Зніжэнне сабекошту чыгуначных перавозак устаноўчыць на 1937 год у 5 проц. супроць сярэднегадавага ўзроўню 1936 года.

B. ВОДНЫ ТРАНСПАРТ

1. Устаноўчыць грузаабарот па рачному транспарту на 1937 год у 43,75 мільярд тон-кіламетраў і па морскаму транспарту — 25,22 мільярд тон-кіламетраў.

2. Абавязваць Наркомвод дабіцца ў 1937 годзе руху суднаў дакладна па раскладу і графіку, распрацаваць у двухмесячны тэрмін правілы тэхнічнай эксплуатацыі, устаноўчышы строга кантроль за іх выкананнем, і паставіць у шэрагу ўвагі работнікаў волгана транспарту заводу безаварыйнай работы і работы без прастоў.

3. Азначыць крайне нізкую прадукцыйнасць працы на водным транспарце, абавязваць Наркомвод дабіцца ў 1937 годзе павышэння выпрацоўкі на аднаго работніка волгана транспарту па перавозках рачнога транспарту на менш, чым на 31,4 проц. і па перавозках морскага транспарту — на 16,2 проц.

4. Устаноўчыць на 1937 год заданне па зніжэнні сабекошту перавозак па рачному транспарту на 17,8 проц. супроць сярэднегадавага ўзроўню 1936 года і па морскаму транспарту — на 3,1 проц.

5. Размер капітальных работ па волганаму транспарту ўстаноўчыць у 1.210 мільянаў рублёў, у тым ліку на будаўніцтва канала Волга — Масква — 282 мільянаў рублёў, Манчжэскага канала 15 мільянаў рублёў, на будаўніцтва і рэканструкцыю парты і прытаўнаў 64 мільянаў рублёў.

6. Устаноўчыць працягласць суднаходнай сеткі ўнутраных водных шляхоў у 101,5 тысяч кіламетраў, у тым ліку па Наркомволу 91,5 тысяч кіламетраў. Прыклад суднаходнай сеткі за 1937 год вызначыць у 8.800 кіламетраў.

Забяспечыць абсталяванню водных шляхоў эксплуатацыйнай сеткай навігацыйнымі знакамі і прылагасці 89,9 тыс. кіламетраў, у тым ліку з асветленнем 66,5 тысяч кіламетраў.

Увесці ў дзеянне ў 1937 годзе канал Масква — Волга працягласцю ў 128 кіламетраў.

V. ГРАМАДЯНСКИ ПАВЕТРАНЫ ФЛОТ

1. Устаноўчыць размер перавозак паветранага транспарту на 1937 год у 25 мільянаў тон-кіламетраў, што дзе рост на 19 проц. да 1936 года.

2. План капітальных работ па грамадзянскаму паветранаму флоту ўстаноўчыць у размер 230 мільянаў рублёў.

Абавязваць Галоўнае Кіраўніцтва Грамадзянскага Паветранага Флота забяспечыць у 1937 годзе сканчэнне работ па рэканструкцыі паветраных магістралей і света-

абсталяванню ўсіх участкаў паветраных трас з начнымі палётамі.

3. Сетка дзейнічаючых паветраных ліній саюзнага значэння па грамадзянскаму паветранаму флоту на 1937 год вызначыць у 55 тысяч кіламетраў.

Г. АУТАДАРОЖНЫ ТРАНСПАРТ

1. Устаноўчыць план капітальных работ па галоўнаму кіраўніцтву шасейных дарог НКУС у размер 616 мільянаў рублёў.

Забяспечыць шырокае разгортванне будаўніцтва аўтамагістралей Масква — Мінск, Масква — Кіеў, а таксама скапчэнне будаўніцтва і ўвод у дзеянне ў 1937 годзе дарог Ура-Тубе — Стадніца, Ангары — Ленскі, Ульянаўскі — Куйбішаў, Нальчык — Пяцігорск.

2. Абавязваць Галоўнае Кіраўніцтва шасейных дарог НКУС і Саветы Народных Камісараў саюзных рэспублік пабудаванне ў 1937 годзе пры працоўным узроўні на сельскай шляху 88 тысяч кіламетраў дарог мясцовай сеткі, 280 тысяч парожных

бавоўнік-вазакна 46,1 мільянаў рублёў ільня-вазакна 8,3 мільянаў рублёў цукравых буркаў 245 » сланечніка 27,1 »

табакоў 985,5 тысяч пецтэраў махоркі 1.843,0 » бульбы 888,9 мільянаў пецтэраў.

12. Лічыць важнейшай задачай жывёлагадоўчых саўгасоў Наркомсаўгаса павышэнне прадукцыйнасці жывёлы і ў адпаведнасці з гэтым устаноўчыць сярэдняе ўдой на адну карову ў малачна-мясных саўгасках на менш 1.700 кілаграмаў, ячужку свіней на адну свінакату ў саўгасках — 780 кілаграмаў і настыр шпіры на тоннажурных авечках — 5,5 кілаграма.

13. Устаноўчыць для калгасна-таварных ферм наступныя заданні па прадукцыйнасці жывёлы: сярэдняе ўдой каровы — 1.400 кілаграмаў, сярэдняе жывае вага забійнага на мяса свіні — 80 кілаграмаў, настыр першай у рэзкі на адну авечку стага на пачатак 1937 года — 2,6 кілаграма.

14. Зацвердзіць на 1937 год план пасадкі полеахоўных лясных палос у калгасках на плошчы 153 тысяч гектараў і ў саўгасках Наркомсаўгаса — 25 тысяч гектараў і план закладкі пітонікаў для полеахоўных дэсалясаў 17,8 тысяч гектараў, з іх у калгасках 8,2 тысяч гектараў і ў саўгасках Наркомсаўгаса — 2.240 гектараў.

15. План капітальных работ у сельскай гаспадарцы вызначыць на Наркомзем у размер 2.314 мільянаў рублёў, на Наркомсаўгаса — 300 мільянаў рублёў.

16. Даручыць Савету Народных Камісараў Саюза ССР зацвердзіць дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі на 1937 г.

найкарапейшым тэрмінам, перагледзець працы рэжыму рухомга саставу і ўстаноўчыць больш строга парадак пементай адрамантаваных паравозаў і вагонаў; перагледзець тэрміны будаўніцтва і ўводу ў дзеянне важнейшых чыгуначных ліній і завадоў у бок іх скарачэння; дабіцца павышэння дысцыпліны работнікаў чыгуначнага транспарту і асабліва, вызначыць правілы тэхнічнай эксплуатацыі, не дапускаючы для работы на чыгуначным транспарце па службе руху людзей, асуджаных за шнодніцтва, зноснае парушэнне працоўнай дысцыпліны, за дэзарганізацыю вытворчасці.

Увесці ў дзеянне ў 1937 годзе першую чаргу Мяскай фабрыкі штучнага валакна.

Увесці ў дзеянне ў 1937 годзе завод гумавай пластыкі ў Калініне, пех калійвай гумавай пластыкі ў Іванаве, камбінат штучнай скуры ў Кіеве і разгортнуць будаўніцтва новага хромавага завада.

Увесці ў дзеянне два заводы шпальняй тары.

VI. Па культуры і ахове здароўя

1. Зацвердзіць агульны размер капітальных работ па жыллёваму будаўніцтву — 2.549,6 мільянаў рублёў, па камунальнаму будаўніцтву — 1.813 мільянаў рублёў. Размер фінансавання па работу жыллёвага флота выканана і жыллёвай кааперацыі ўстаноўчыць у суме 538 мільянаў рублёў.

2. Увесці ў дзеянне ў 1937 годзе 6.430 тысяч квадратных метраў жыллой плошчы.

3. Абсталяваць аздава разправадзі 17 гарадоў, каналізацый — 10 гарадоў.

4. Увесці ў дзеянне ў 1937 годзе другую чаргу і прыступіць да будаўніцтва трэцяй чаргі маскоўскага метрапалітона.

5. Устаноўчыць на канец 1937 года лік месц у дзіцячых яслях у гарадах, рабочых пасёлках, пры МТС і саўгасках у 609 тысяч супроць 464 тысяч у папярэднім годзе і лік месц у дзіцячых яслях у калгасках — 570 тысяч супроць 378 тысяч у папярэднім годзе.

6. Давесці ў 1937 годзе лік санаторных ложкаў на курортах да 95 тыс. ложкаў супроць 91,5 тысяч ложкаў ў 1936 годзе, а колькасць ложкаў у дамах адпачынку ВПСН і ЦБ профсаюзаў да 105 тысяч ложкаў супроць 99,3 тысяч ложкаў ў 1936 годзе.

7. Устаноўчыць агульны размер расходаў па бюджэту ў 1937 годзе на навуковыя ўстаноўкі ў 924,2 мільяна рублёў супроць 797,5 мільяна рублёў ў 1936 годзе.

8. Агульны план капітальных работ на навуковыя ўстаноўкі ўстаноўчыць у размер 245 мільянаў рублёў, з іх на будаўніцтва ўстаноў Усесаюзнай Акадэміі Навук 40 мільянаў рублёў, на будаўніцтва Усесаюзнага Інстытута эксперыментальнай медыцыны — 25 мільянаў рублёў.

9. Устаноўчыць план капітальных работ на мастацтва і кіно ў 250 мільянаў рублёў, з іх на кіно-фаотпрамысловасць і кінафаіфікацыю — 163,3 мільяна рублёў.

10. Вызначыць прырост відовішчых прадпрыемстваў (театральных груп, музычных калектываў, дыржаў, кіноставаў) на 3.175 адзінак; увесці ў дзеянне ў 1937 годзе 5.945 новых агульных кіноўстаноўкаў.

11. Устаноўчыць агульны размер расходаў па бюджэту ў 1937 годзе на навуковыя ўстаноўкі ў 924,2 мільяна рублёў супроць 797,5 мільяна рублёў ў 1936 годзе.

12. Агульны план капітальных работ на навуковыя ўстаноўкі ўстаноўчыць у размер 245 мільянаў рублёў, з іх на будаўніцтва ўстаноў Усесаюзнай Акадэміі Навук 40 мільянаў рублёў, на будаўніцтва Усесаюзнага Інстытута эксперыментальнай медыцыны — 25 мільянаў рублёў.

13. Устаноўчыць план капітальных работ на мастацтва і кіно ў 250 мільянаў рублёў, з іх на кіно-фаотпрамысловасць і кінафаіфікацыю — 163,3 мільяна рублёў.

14. Вызначыць прырост відовішчых прадпрыемстваў (театральных груп, музычных калектываў, дыржаў, кіноставаў) на 3.175 адзінак; увесці ў дзеянне ў 1937 годзе 5.945 новых агульных кіноўстаноўкаў.

15. Устаноўчыць агульны размер расходаў па бюджэту ў 1937 годзе на навуковыя ўстаноўкі ў 924,2 мільяна рублёў супроць 797,5 мільяна рублёў ў 1936 годзе.

16. Агульны план капітальных работ на навуковыя ўстаноўкі ўстаноўчыць у размер 245 мільянаў рублёў, з іх на будаўніцтва ўстаноў Усесаюзнай Акадэміі Навук 40 мільянаў рублёў, на будаўніцтва Усесаюзнага Інстытута эксперыментальнай медыцыны — 25 мільянаў рублёў.

17. Устаноўчыць план капітальных работ на мастацтва і кіно ў 250 мільянаў рублёў, з іх на кіно-фаотпрамысловасць і кінафаіфікацыю — 163,3 мільяна рублёў.

18. Вызначыць прырост відовішчых прадпрыемстваў (театральных груп, музычных калектываў, дыржаў, кіноставаў) на 3.175 адзінак; увесці ў дзеянне ў 1937 годзе 5.945 новых агульных кіноўстаноўкаў.

19. Устаноўчыць агульны размер расходаў па бюджэту ў 1937 годзе на навуковыя ў

Аб народна-гаспадарчым плане Саюза ССР на 1937 год

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісароў Саюза ССР

(Працяг)

творчасці важнейшых будаўнічых матэрыялаў: цэменту — 7,437 тысяч тон, палы — 10,965 мільянаў штук, вапны — 4,510 тысяч тон, алебастра — 1,600 тысяч тон.

Прапанаваны Саветам Народных Камісароў саюзных рэспублік забяспечыць выка-

панне плана вытворчасці мясцовых будаўнічых матэрыялаў, звярнуўшы асаблівую ўвагу на павышэнне якасці пеліты, а таксама выкарыстанне ўсё мажарнаснае на пераходу пельцінай прамысловасці на круглагодную работу і ўстанавіць 100 працаў для сухага прасавання пеліты.

лічыцца не толькі з вытворча-тэхнічнай кваліфікацыяй, але і з палітычнай падрыхтаванасцю і здольнасцю выхоўваць кадры ў духу адданасці савецкай уладзе. Трэба памятаць таксама аб вольнай жыццёвай канцылярска-бюракрытычнай метаду ў рабоце многіх нашых органаў. Таму неабходна ўзмацніць арганізацыйныя меры па выкараненні гэтых з'яўленняў, правядзення ў жыццё ўказанняў партыі, урада і адпаведных органаў.

Перад усімі гаспадарчымі наркаматамі і іх органамі, далёка яшчэ не стаўшымі сапраўднымі вытворча-тэхнічнымі штабамі, якімі яны павінны быць, стаіць задача далейшага развіцця і ўз'яццю станаўскага руху. У росце станаўскага руху, у палітычнай яго арганізацыі, у забяспечанні для развіцця станаўскага руху сапраўдны сур'язны ўмоў у прадпрыемствах павінна знайсці сваё выразжэнне столь неабходна нам далейшае палітычнае работы ўсіх гаспадарчых арганізацый.

Стварэння ў адпаведнасці з новай Канстытуцыяй ССР новых наркаматаў ў саюзных рэспубліках, да якіх перайшла значная колькасць савецкіх прамысловых прадпрыемстваў і саўгасаў, павінны стаць новым рычам у справе ўз'яццю народнай гаспадаркі шляхам шырокага прыцягнення ініцыятывы і воліцы мясцовых арганізацый да будаўніцтва народнай гаспадаркі.

У даны момант ідзе перабудова ўсёй савецкай работы на аснове фебэварскага развіцця сацыялістычнага дэмакратызма і новага ўз'яццю палітычнай актыўнасці працоўных мас, у адпаведнасці з прынятай VIII Усеагульнай З'ездам Саветаў Народных Камісароў ССР. Гэта Канстытуцыя, законадаўча замацаваўшая сацыялістычны лад у нашай краіне, з'яўляецца рэзультатам найвышэйшых поспехаў барацьбы працоўных пад кіраўніцтвам рабочага класа. Гэта Канстытуцыя рэзюмэ з тым указаве рабочым і сялянам іх далейшы шлях да пабудовы камуністычнага грамадства. Гэта Канстытуцыя вяртае мясцены працоўных нашай краіны на далейшы наперад і на перамаганне ўсіх і ўсякіх перашкод на шляху будаўніцтва камунізму.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Савет Народных Камісароў Саюза ССР заклікаюць усіх працоўных да дружнай, настойлівай і арганізаванай барацьбы за поўнае выкананне ўстаноўленага гэтым дапаменем народна-гаспадарчага плана і выкарыстанне непахіснаму ўпэўненасць у тым, што пад кіраўніцтвам Усеагульнай Камуністычнай Партыі (большэвікоў), пад кіраўніцтвам волькай улады, гэта задача будзе з гонарам вышарана і мы закончым 1937 год пераможным перавыкананнем другога п'ятигоднага плана.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР **М. КАЛІНІН**.
Старшыня Савета Народных Камісароў Саюза ССР **В. МОЛАТАУ**.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР **І. АКУЛАУ**.

Масква, Крэмль, 29 сакавіка 1937 года.

„Юманітэ“ аб дакладзе Таварыша Сталіна на пленуме ЦК ВКП(б)

ПАРЫЖ (стапіна Францыі), 30 сакавіка. (БЕТА). Друг уладзе вялікую ўвагу дакладу таварыша Сталіна на Пленуме ЦК ВКП(б). Рад газет прыводзіць тэлеграму з падрабязным зместам даклада.

Вайян Кутур'е ў органе кампартыі „Юманітэ“ піша: «У сваім дакладзе таварыш Сталін з выключнай сілай і яскасцю робіць палітычны вывады з прапасаў траікістаў. Апублікаванне гэтага даклада дасць камуністычным партыям усяго свету і ўсім прыхільнікам дэмакратыі новую зброю ў барацьбе супроць падпальшчыкаў вайны, ліквідатараў сацыялізму, супроць авангарда міжнароднага фашызма, якімі з'яўляюцца прысепнікі Троцкага.

Сталін, гаворачы аб Савецкім Саюзе і выкрываючы дэталючна траікізм некаторым савецкім таварышам, зрабіў тым самым перасцярогу і брацім партыям, якія маглі б не заўважыць з неабходнай яскасцю ролю траікізма і ступень яго шкоднасці для кожнай краіны. „Траікісты, — гаворыць далей Вайян Кутур'е, — з'яўляюцца прафесійнальнымі пракалатарамі, агентамі фашыскага шпіянажу, які прымяняюць метады Італа-Джэне Сорвіе (англійскай ахрыкі), Гестапа і т. д.

„Гора тым, — гаворыць далей Вайян Кутур'е, — хто не выкрые траікізм там, дзе ён хаваецца. Ягоны лд прасочыцца ў мірны час і асабліва смертаносным будзе ў часе вайны, бо траікізм плануе злія вайны і, галоўным чынам, на вайну».


Вайян Кутур'е падкрэслівае, што траікізм ужо не з'яўляецца ні палітычным партыям, ні палітычнай чыстасцю, з багатай, супроць якой павінны ўзяцца ўсе свабодныя народы. У заключэнне Вайян Кутур'е піша, што «непаўназначна траікізма была-б агульна з кожнай міжнароднага фашызма. Траікізм павінен быць бяспасна разгромлены».

„Родныя душы“

ПАРЫЖ (стапіна Францыі), 28 сакавіка. (БЕТА). Радкаль-сацыялістычная газета „Эр дурсе“, выкрываючы звышнасць траікістаў Бельгіі, указвае, што яны з'яўляюцца грубай змрочнасцю, якія з'яўляюцца падрыўную работу сарот рабочых партыі і левых элементаў краіны. Бельгіійскія траікісты знайшлі сабе дастойнага саюзніка ў асобе з'яўкага Шэфы, выступаўшага на беларуска-савецкіх з'ездах у Бельгіі. Разам з Шэфам траікісты вяду падрыўную работу ў часе забастоўкі ў Антверпенскім парту і забастоўкі гарнякоў у Варынажы. Заслугоўваючы увагу адносін бельгіійскіх фашыстаў (фаісістаў) да траікіскай групы Дожа. На адрасе Дожа рэксіская газета піша: «Нашы душы родныя, і яны і тым жа ласулі хвалююць нас абавоў». Гэта цытата выдзе траікістаў з газэты.

РОСПУСК ЯПОНСКАГА ПАРЛАМЕНТА

ТОКІО (стапіна Японіі), 31 сакавіка. (БЕТА). Як паведамляе друг, урад Хасі прапанаваў імператару распустіць ніжнюю палату (парламент). У экстраным выданні афіцыйнай газэты „Хэймо“ апублікаваны імператарскі ўказ аб роспуску ніжняй палаты і спінненні работ верхняй палаты. Новыя выбары ў ніжнюю палату назначаны на 30 красавіка.



Разбураныя бомбамі фашыскай авіяцыі жылыя дамы ў вакліцах Барсалоны.

ЗА ШЫРМАЙ КАНТРОЛЮ

Яшчэ дакладна невядома, ці ўступіла 29 сакавіка ў сілу пастанова аб міжнародным кантролі над іспанскімі сугалуннымі і марскімі граніцамі. Па крайняй меры да гэтых пары няма паведамлення аб тым, што кантрольны суды зарэалі свае пасты. Парахоны, якія ідуць у Іспанію, не аформілі яшчэ паведамлення аб тым, што зноўна правілаў кантролю яны павінны зрабіць напярэдне ў які-небудзь нейтральны парт і там узяць на борт агентаў кантролю. Трэба, апраць таго, адзначыць, што ў згодзе аб кантролі ёсць пункт, які вызваляе ад агалду суды пад іспанскім сцягам як пад рэспубліканскім, так і пад сцягам мяжэжыяў. Для іспанскіх фашыстаў не так цяжка „куніць“ у Германіі або Італіі акалькі параходаў або нават ваенных караблёў, нагрудзі іх боопірасамі і салдатамі і выгрузіць у кожным сваім парту. Ва ўсім выпадку, такая лаяея для аб'ектаў зброі аб кантролі існуе. Другой лаяеяй з'яўляецца недастатковасць кантролю на іспана-партульскай граніцы. На тысячакіламетровзе працягненне гэтай граніцы Англія прадаставіла 130 сцяг наглядальнікаў. Калі масавую ператраўку „добрахвотнікаў“ не так лёгка ажыцця-

віць, то транспарт зброі не прадаставіць вялікіх цяжкасцей. Відавочна, удачычы гэту абставіну, Партульска робіць буйныя закупкі зброі за граніцай. Газета Французскай кампартыі „Юманітэ“ паведамляе, што на дэржаўны зброены завод у Герстаде (Бельгія) прыбыла спецыяльная партульска мясія ў складзе чатырох чалавек і перадае гэту зброю заказ на 13 тысяч куліястаў самай апошняй малалі. Наўрад ці партульскаму граду патрабавалася такая велізарная колькасць куліястаў для яго півзначай арміі. Апраць таго Партульска звычайна заказвае зброю ў Англіі. Напаволь берагі Партульска кантролю не падлягаюць, то арганізатары ваеннай кантрабанды з Бельгіі не рызыкуюць канфіскацыяй свайго груза. А з Партульска зброя, вільма, знойдзе дарогу ў арсенал іспанскіх мяжэжыяў. З другога боку, ваенныя заказы іспанскіх мяжэжыяў выконваюць аўстрыйскія зброеныя заводы і польскія фірмы, не гаворачы ўжо аб заказе зброі, які Італія і Партульска ў апошні час у вялікіх размерах робяць у Злучаных Штатах Паўночнай Амерыкі.

(К. П.)

ВЫКРЫЦЦЕ ЗМОВЫ СУПРОЦЬ МАНЧЖОУ-ГО

ТОКІО (стапіна Японіі), 30 сакавіка. (БЕТА). Як паведамляе агентаў Домай Пусі, 29 сакавіка ў Чанчунэ (так званай сталіцы Манчжоу-Го) апублікавана афіцыйнае паведамленне аб раскрыцці яшчэ ў жніўні 1936 г. змовы супроць Манчжоу-Го. У змове прымаў ўдзел каля 200 чалавек, галоўным чынам, чыннікаў, асвешчыкаў і дэкальш людзей Анхунскай і Фынлянскай прывінцы Манчжоуры. Усе абынававаемыя былі адданы ваеннаму суду.

У афіцыйным паведамленні падрабязных вестак аб прыговорах няма, гаворыцца толькі, што „змовшчыкі пакараны прысудамі і што частка іх прыгаворана да кары смерці. Указваецца таксама, што змовшчыкі былі звязаны «з групай асвешчыкаў у Вайпінэ, камандным складам блылой паўднёва-ўсходняй арміі Чжан-Сюэ-лія, а таксама з нажнікскім урадам».

ТРЫУМФ СОВЕЦКІХ СКРЫПАЧОЎ

БРУСЬБ (стапіна Бельгіі), 31 сакавіка. (БЕТА). Учора назаўшы фінал міжнароднага конкурса скрыпачоў імя Ізаі. Учора лійм выступіў савецкі скрыпач Давід Ойстрах, які меў шумны поспех. Увечары выступіў Буся Гольдштэйн. Аўдыторыя гарача апладыравала юнаму савецкаму музыканту.

Бельгіійскі друк аднадушны ў апенні біспераній перавагі савецкіх скрыпачоў.


НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

РЕСПУБЛІКАНСКАЯ АВІАЦЫЯ БАМБАРДЫРАВАЛА САРАГОСЮ

ЛОНДАН, 31 сакавіка. (БЕТА). Перабегчыкі з Сарагосы (важны чыгуначны вузел на поўначы Іспаніі) паведамляюць, што ўрававы самалёты ў апошніх палётах на Сарагосу забуралі буйнае, у якім змяшчаўся штаб мяжэжыяў. Часткова разбураны размяшчаны на сусветстве са штабам казармы, а таксама хімічная фабрыка, працаваўшая круглыя суткі. Шпіталь у Сарагосе перапоўнены раненымі італьянцамі. Каб вызваліць мяжу для іх, хворыя іспанцы выдзелены са шпіталаў.

ПАРЫЖ (стапіна Францыі), 30 сакавіка. (БЕТА). Учора на партульскім фронце, у раёне Івадалахары, рэспубліканскія войскі занялі некаторыя пераважныя пазіцыі, каб выправіць сваю лінію фронту на левым флангу. Усе заданні, наменаныя камандаваннем, выкаранены. На мадрыльскім фронце ў раёне Арыяжака рэспубліканцы адбілі моцную атаку мяжэжыяў, перайшлі ў контрнаступленне і занялі перадавыя пазіцыі праціўніка на значным участку фронту. Урававы войскі па-ранейшаму пра-соўваюцца ў правінцыя Авіла (на паўночны захад ад Мадрыда).

ЛОНДАН (стапіна Англіі), 30 сакавіка. (БЕТА). Як паведамляюць з Мадрыда, урадавыя войскі, скарываючы ірыганцыйную сістэму, захапілі на поўднёвым ад Аранды (у 30 км. на поўднёвы ўсход ад Мадрыда) некалькі квадратных міль півмэнасці, занятай мяжэжыяў. Мяжэжыяў былі прымушаны адступіць і занялі новыя пазіцыі, адкуль не могуць наступіць. Імпер адкрыў рух па дарогах на Валенсію, і нават завоўты надаўка ад Аранды, напрыклад, цукровы, аднавілі сваю работу.



ПАРЫЖ, 31 сакавіка. (БЕТА). Наступленне рэспубліканцаў на фронце Карлоны (на поўні Іспаніі) у раёне Пасабланка (на поўні ад Карлоны) энергічна развіваецца. 29 сакавіка рэспубліканцы занялі стратэгічны пазіцыі Сера-Мірабуэно і храм Луна, які паўне над дадай ракі Буэна. Раніоў 30 сакавіка рэспубліканцы прадаўжалі наступленне на Алькарасас, Салтавы мяжэжыяў невялікімі групамі перахозілі да рэспубліканцаў. Б вечару, пасля жорсткіх баў, рэспубліканцы занялі важныя пункты Алькарасас і Вільянуэва дэль Дуэ. Захвацана шмат палонных і вялікая колькасць ваенных матэрыялаў. Сярот палонных — большасць мараканцаў. Рэспубліканцы карысталіся ў бах амаль выключна на ружныя гранатамі. Мяжэжыяў адступілі з Алькарасас, пакінуўшы шмат трупцаў. Каля Вільянуэва дэль Дуэ рэспубліканцы сутраў слабае супрацьленне. Агентаў Гаас указвае, што ваўда мяжэжыяў у раёне Пасабланка пачынае ператварацца ў катастрофу.

Адызны рэдактар Д. В. ЮРНОУ.

У ТЭАТРАХ І КІНО:

БЕЛАРУСЬ ПЕРШЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР (БДТ-1)

1 красавіка

ПЛАТОН КРЭЧЭТ
Абанем. № 71.

Паміжні Дзярж-БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
Ізрайскае тэатра **ОПЕРЫ І БАЛЕТ**

2 красавіка

ЕВГЕНІЯ ОНЕГІН
Абанем. № 5.

Гукавы кіноаатар «ЧАРНОЯ ВОРКА»
ДУПАТАТ БАТНІКІ

Даўчае гукавы кіноаатар
ТРОЕ З АДНОЙ ВУЛІЦЫ

Гукавы кіноаатар «Пролетарыі»
ЗОРЫ ПАРЫЖА

Гукавы кіноаатар «ІНТЭРНАЦЫОНАЛЬ»
ВАРОЖЫЯ СЕЧКІ

Гукавы кіноаатар «Спартак»

Ад 1 красавіка
вядомы гукавы фільм
АНТОН ПАЛЦМЕЙСТАР

у 8 частках

Штудзённая 4 сеансы. Каса з 4 г. дня.

РАДЫЁПЕРАДАЧЫ НА 1 КРАСАВІКА:

10. — літаратурна-музычная перадача, 17 — перадача для дзяцей, 18.30 — партульска, 19.45 — канцэрт, 20 — беларускія народныя песні, 20.45 — перадача на польскай мове, 21.15 — канцэрт, 23 — «Апошнія паведамленні», 23.15 — «Апошнія паведамленні» на польскай мове.

РАДЫЁПЕРАДАЧЫ НА 2 КРАСАВІКА:

8.30 — «Апошнія паведамленні», 10.30 — Акцябрская зорка, 18 — канцэрт, 17—гукавая «Дарвін і яго учыні», 18.30—партульска, 19.30—канцэрт, 20.15 — трансляцыя оперы, 23—«Апошнія паведамленні», 23.15—«Апошнія паведамленні» на з'яўдскай мове.

ДА ВЕДАМА АБАНЕНТАЎ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ!

МЕНСКІ ЭНЕРГАКАМБІНАТ ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА СПАЖЫВЦОЎ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ, ШТО

электралабараторыя камбіната ПРЫМАЕ ў ПРАВЕРКУ РАГУЛІРОУКУ І ДРОБНЫ РАМОНТ

ШЧОТЧЫКІ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ.

ПРЫЕМ І ВЫДАЧА ШЧОТЧЫКАЎ ПРАВОДЗІЦА ў БЮРО АБСУЛЮТОВАННЯ СПАЖЫВЦОЎ «БАС» ШТОДЗЕННА З 8 Г. РАНІЦА ДА 12 Г. НОЧЫ.

АДРАС: г. МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 110, 2-гі ПАВЕРХ, «БАС», тэл. 20-691.

МЕНСКАЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ

ПРАПАНАУЕ ўсім абанентам ПАГАСІЦЬ сваю запавычанасць НА ПРАД'ЯВЛЕННЫХ РАХУНКАХ ДА З КРАСАВІКА г. г.

Пасля ўказанага тэрміну ўсе неплацельчыкі будуць выключаны.

Абаненты, якія па той або іншай прычыне НЕ РАЗЛІЧАНЫ КАНТРАЛЕРАМІ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ, ПАВІННЫ З'ЯВІЦЦА НА ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЮ для разліку іх на месцы ДА 5 КРАСАВІКА г. г.

АДМІНІСТРАЦЫЯ.

ДА ВЕДАМА ВЕЛАСІПЕДЫСТАЎ!

ДАРОЖНЫ АДЗЕЛ паведамляе,

што ў адмену ранейшага парядку атрыманя велавуароў (газета «Звязда» № 73 ад 29 сакавіка 1937 г.)

прадстаўленне даведан, якіх савецкай сістэму і фабрычны нумар веламашыны, датычыцца толькі арганізацыі, у веданні якіх ёсць веламашыны.

Прыватным асобам, маючым веласіпеды, неабходна ПРАДСТАВІЦЬ ТОЛЬКІ КВІТОК БЕЛКОМУНБАНКА аб уплаце падатку і пашпарт.

ДАРОЖНЫ АДЗЕЛ.

ДА ВЕДАМА ТРЫМАЛЬНІКАУ

АБЛІГАЦЫМ ДЗЯРЖАЎНЫХ УНУТРАНЫХ ПАЗЫК!

У 1937 ГОДЗЕ на пазыцы Другой п'ятигодкі (выпуск чацвертага года) будзе праведзена

ПЯЦЬ ТЫРАЖОЎ ВЫЙГРЫШАЎ

Першы тыраж адоудзецца **25 МАЯ** гэтага года ў г. Маскве, другі тыраж — **25 ЧЭРВЕНЯ**

АБ МЕСЦЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ДРУГОГА ТЫРАЖУ І ТЭРМІНАХ НАСТУПНЫХ ТЫРАЖОЎ БУДЗЕ ПАВЕДАМЛЕНА ДАДАТКОВА.

1. У РОЗЫГРЫШЫ БУДУЦЬ УДЗЕЛЬНІЧАЦЬ ТОЛЬКІ ТРЫМАЛЬНІКАУ, АБМЯНЮЮШЫЯ АБЛІГАЦЫІ СТАРЫХ ПАЗЫК.

2. РАЗДАЧА АБЛІГАЦЫІ ПА ПАПІСЦЫ 1936 ГОДА БУДЗЕ ПРАВЕДЗЕНА АДНАЧАСОВА З ВЫДАЧАЙ ЗАРАБОТНАЙ ПЛАТЫ ЗА ДРУГОУ ПАЛОВУ КРАСАВІКА.

3. ТРЫМАЛЬНІКАУ ДЗЯРЖАВЫМ, ЯКІЯ ЗДАЛІ АБЛІГАЦЫІ ПАД СУДЫ І НЕ ПАГАСІЦЬ СУДЫ ДА ПАЧАТКУ ТЫРАЖУ, ПАЗБАВЛЯЮЦА МАГЧЫМАСЦІ УДЗЕЛЬНІЧАЦЬ У ТЫРАЖАХ ВЫЙГРЫШАЎ ПА ЗАКЛАДЗЕННЫХ ІМІ АБЛІГАЦЫІХ ДЗЯРЖАВЫМ.

КІРАўНІЦТВА АШЧАДКА І ДЗЯРЖАВНАГА БССР.

КНИГІ ДА ВЕСНАВОЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАНІІ

ПАСТУПІЛІ У ПРОДАЖ КНИГІ ДА ВЕСНАВОЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАНІІ, ВЫДААННЕ «СЕЛЬХОЗГІЗ» (на рускай мове)

ВАСІЛЬЧАНКА — Вызначальні ўскохад смеццевых раслін ССР. (Кніга прызначана для аграномаў і актыва ў сацыялістычных гаспадарках, для хат лабараторыі, сельскагаспадарчых даследчых станцыі і кантрольна-насенных станцыі).

ЛІПЕНДЗІН — Арганізацыя працы ў палюводчай брыгадзе калгаса. Ц. 45 кап.

ЛЫСЕНКА (анэд.) — Яравізацыя бульбы (выд. 2-е). Ц. 20 к.

СКВАРЦОЎ. Догляд за ваймі і яравым збожжам. Ц. 20 к.

ДАВЕДЧІК брыгадзіра-насеннава. Ц. у пер. 2 р.

ГАЙЛІС (скал.). Фінансава-гаспадарчы дэведчнік калгаса. Цана ў пер. 3 р. 50 кап.

ЖУЯКО — Учот працы ў калгасах (для брыгадзіраў і рахункавадаў калгасаў). Ц. у пер. 1 р.

БІБЛІЯТЭКА ПЕРАДАВІКОЎ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ СЕЛЬСкай ГАСПАДАРНІ:

Як атрымаць не менш 3.000 п'ятаў малака ад кожнай каровы. Ц. 30 кап.

Як захаваць 100 проц. цялят. Ц. 25 кап.

Як атрымаць не менш 6,5 цэнта, ільняваланне з гектара. Ц. 60 к.

Як атрымаць не менш 6 цэнта, пшанік з гектара. Ц. 60 кап.

Як выпрацаваць за сезон трактарам СТЗ—ХТЗ не менш 1.000 гектараў і трактарам ЧТЗ не менш 3.000 гектараў. Ц. у пер. 1 р. 50 кап.

ПОХІЛ І ІНШ. — Дзевяце савецкай камбайнераў. Ц. у пер. 1 р. 50 к.

ПАТРАВІЧНЕ — Усё іх кніжны магазінаў КОГІЗ'а, пры адсутнасці кніг на месцах паштовыя заказы пасылкай па адрасу: Менск, Савецкая, 50, Беларускаму аддзяленню КОГІЗ'а.

Заказы выконваюцца наложным п'яцямом без задатка.

БЕЛАРУСКАЕ АДЗЯЯНЕННЕ КОГІЗ'а.

КІРАўНІЦТВА МЕНВОДАКАНАЛІЗАЦЫІ

патрабуецца

ВОПЫТНЫ ІНЖЫНЕР-МЕХАНІК.

Звартацца па адрасу: Біржавы пераулак № 1. МЕНВОДАКАНАЛІЗАЦЫЯ.

У АДЗЕЛ АБ'ЯЧ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛЕФОНУ № 21-845